

шмат дэллегацыйя ад усіх арганізацыйя менскіх.

Прыемы адбыліся у памяшканіі акружнага камісарыяту.

Склад соймавай дэллегацыі быў гэтакі: проф. Камянецкі—предзес, Недзялкоўскі—секретар, кс. Мадеўчік, проф. Эрдэнц, п. Загорскі, п. Путра і п. Пятроўскі.

Як прадстаунікі цывільной улады былі тут: намеснік ген. Камісара Усходніх зямель У. Рачкевіч і яго памоцнік Альгэрд Еленскі.“

Пералічышы усе іншыя дэллегацыі, якія былі на прыеме у паслоу Сойму і перадашы зъвест размовы з імі, газета у чарзе пераходзіць да беларускай дэллегацыі і піша:

„Дэллегацыя соймавая удзяліла шмат часу прадстауніку Белай Русі.

Склад беларускай дэллегацыі, принятай прадстаунікамі польскага Сойму, быў гэтакі: п. Ліосік, кс. Цікота, п.п. Радзевіч, Пушка, Галубок, Крэпскі і Фарботка. Беларускую дэллегацыю прывітау проф. Камянецкі.

Ад імя беларускай дэл. у роднай мове гавары пан Ліосік. Прывітау ен польскае войско, каторое візіваліо краі ад „маскоўскага наезду“, зъзначы даунешную лучнасьць Белай Русі з Польшчай, каторая ня загасла. Ад імені Беларускага Нацыянальнага Камітэту прасів Польшчу а помачы для змучанага паволій беларускага на-

роду. Выказау надзею, што Польшча ня захоча скарыстаць з свае ціперапній перавагі; зъзначы, што за правамоцные органы Белай Русі уважае Беларускую Раду і урад Беларускай Рэспублікі.

Потым, ужо у мове польскай, гавары п. Радзевіч і кс. Цікота—першы ад імя культурна-працьветных арганізацый, другі ад імя беларускай хрысціянскай дэмакраты. Абадва пасьведчылы, што вітаюць салдата польскага, як брата, саюзініка і прыяцеля.

Проф. Камянецкі і іншыя паслы прасілі беларускую дэллегацыю пазнаміць (сконкрэтызаваць) з політычнай праграмай, зъзначаючы, што беларусы у Вільні адмовіліся гэта зрабіць, пасылаючыся на Менск. У адказ на тое п. Ліосік перадау (зрэфэравау) програму Белай Русі.

Незалежная і непадзейная Беларусь мае заставацца у магчымай (припушчальнай) фэдэратынай сувязі, або творыць вуню з Польшчай на падставе „вольнага з вольным“.

Да граніц беларускага панства (гаспадарства, або дзяржавы) хацеўбы прылучыць амаль ня цэлую Еўропскую, Чарнігаўскую і Менскую губ. Заходніх гравіц п. Ліосік не зарысаў, а толькі зъзначы, што Менск—сэці Беларусі, а Вільнія яе галава і будучая стаціца.

Усе беларускіе дэлегаты падкрасілі патрэбу арганітыца ад Усходу“.

У размове нашай з п. Ліосіком, як старшынею беларускай дэллегацыю, ен пасьведчы, што справа-ваздача гэта зроблена правильна, толькі адзначы, што аб граніцах па усходзе ен пасылаўся на карту проф. Карскага і прылучаючы да яе і Піншчыну. Што тычыцца агульной цаліцкі і плебісцыту, абычы была гутарка з польскімі пасламі, то п. Ліосік сказау, што у першым пытанні ен саслаўся на Раду Н. Міністраў, каторая зъявляецца адпаведнай у гэтым сэнсе, а плебісцыт можа даць адпаведныя рэзультаты, посьле шырокай агітациі, праз Беларускі Устаноўчы Сойм. Іначай беларуская шляхта, як найбольш спалюзованная, пачыгне да Польшчы, і ўзлігэнцыя маскоўскай культуры—да Маскоўшчыны, а народ, у лепшым выпадку, будзе маучаць. Такая агітация, якую цяпер вядзецца на віосках з польскага боку, не гадзіца, бо яна не усыведамляе людзей нацыянальна, політычна і эканомічна, а проста перакідае народ з адных абоймаў у другіе, гатуючы не братэрскую лучнасьць, а нацыянальную варажнечу.

Каб ухіліца ад гэтага, польская улада павінна стать на стражу беларускіх політычных і культурных арганізацый і дапамагчы ім у адбудаванні свае Бацькаўшчыны.

Падау Я. Ксяневіч.

## ТО ТОЛЬКІ СОН...

Шыра паважаннаму А. Мочнаму.

Сяляне вескі Заняманье любілі у нядзелю ці у сьвято сходзіцца на рынак, каб пра тое, пра се пагаварыць, каб дазвацца дае-якіх навін. Ось і у гэты вечар яны сабраліся ад чым небудзь шагамаціць. Грамада вялікая. Гоману многа. А вечар быў ціхі, цеплы і ясны. Зылегенка падыхаў ветрык, як-бы прыслухоўваўся да гутаркі людзкай, каб потым наесяць іе угому і расказаць месяцу, зорам і хмаркам. Прышоу сеньня сюды і Адам Крауцовых. Яго радка бачылі на сходах. Ен быў самы бяднейшы у весцы. Зямлі зусім ня меу, апроч кавалачку агара, ды то то па яго было трох братоў. Адам сядзеу усе дома, раздумываючы, як-бы палепшиць свае жыцьцё. А жылося падта дрэнна. Але у гэты вечар і ен вышуа з свае старэнкае хаты. Яго непакойлі усялякія думкі, якіе яму бажаўся выказаць каму-небудзь.

Сяляне сядзелі на бярвеньнях ля хаты Ткачuka. Гоман ужо пачау съціхаеть. Злавалося, усе перагутарылі. Адам сядзеу і думау, як-бы пачаць гаворку пра свое думкі. Але вось неяк запішла гутарка пра сны.

— Чорт яго ведае, што гэта—нечай ня съпіца, сны дрэнныя лезуць,—пачынае адзін, а там другі. Тлумачыц пасвойму. Адам насачаў момант і пачаць апавяданц. Што ен расказаў, гэта ня быў сон. Яго беднасьць, яго доля давіла да гэтакіх думак, але ен ня хацеў, каб ведалі, што гэта ен сам дамыслюць, і сказаў, што съніў.

— Ось паслушаіце, як я надум... як я съніў,—направіўся Адам, начынаючы гаворку.

— Ну, кажы, кажы—паслухаем, — загукалі сяляне:—мо што і цікаве?

— Ось я, здаецца, ужо зусім зъбяднеу; хоць я і так бедны, а то дык нават няма чаго есці. Дык, здаецца, і надумау я плахаць у другі край у заработка. Жонцы сказаў прадаць кавя, купіць хлеба і жыць пакуль што, а я зараблю грошай, буду прысылаць, потым сам, моу, приеду і тагды зажывом палюдзку. „Ну, добра!“, зглазілася жонка. Ось раз увечар, здаецца,—як веска уже спала, разъвітаўся я з жонка, з дзецьмі і паплеусі на станцыю. Грошай не'к сабрау на дарогу,—прадаці, здаецца, апашняга япрука. Зашлакау, вельмі-ж бо горка і шкода было пакідаць свой родны куток. А далей некім цудам я ужо еду на чугунцы далека-далека ад свае вескі. Сяджу гэта я у вагоне, думаю, у які б край ехадь, дзе больш заработка і аб жонцы з дзецьмі думаю, ажна канцуктар ідзе і кіка усім з чугункі злазіць, бо далей цягнік ня піде. Зылез я, іду, а цягнікау многа—многа, лы усе непадобные на той, што я ехаду. Падыходжу я, к аднаму, а не-кі пан: „Сядай, ка'а, браце, калі хочаш,—паедзем у наш край, у нас добра жыць“. — „Але-ж у мяне білета няма?“—„То, нічога! Ось сядай!“,—і адчыніў дзвіверы. Я зъдзіўся, што ен так ласкава да мяне зъвярнуўся, бо я-ж прости мужык у лапіях, а ен пан. Зыняу я шапку, пакланіуся, падзякавау за раду і увайшоу у цягнік. Тут я зноу зъдзіўся. Я ня ведау, дзе я,—ці у пакоі у пана, ці у цягніку. Ня верыў сваім вачом. Усе так пекна, так прыгожа: зэдлікі усе мягкіе, каргіны разьвешаны. Я доуга стаяу, разглядаючы, і баяўся садзіцца, аж калі падышоу зноу той пан, што ля вагочу стаяў, і сказаў садзіцца, тагды толькі я сеу. Не памятаю, ці доуга я ехаду, ці не. Я ня ведау на т-куды. Толькі ведаю, што бяз білету, і грошай нікто ня пытав. Але ось

## „Рускіе людзі“ і Беларускі народ.

„Прадстаунікі рускага насялення“, „рускіе прадстаунікі“, „рускіе людзі“—што гэта, саццауды, за людзі, якую народнасць яны у нас, на Беларусі, прадстауляюць? Гэтым нельга ня цікавіцца, аб гэтым нельга не гаварыць.

Апошніх два дзесяцілець пакавалі усяму сьвету, што аднаго „рускага народу“ няма. Фалш, якую, пачынаючы ад 60 х гадоў пролілага сталаецца, расійскіе урады стараліся выдаць Эуропе за прауду, у канцы раскрылася. Цяперашніе практычныя палітыкі ведаюць, што той усходня-славянскі агул, які ад іншых славяну адлічаецца часткаю „рус“, ня ёсьць адзінае нацыянальнае цело, а складаецца з трох саусім асобных вароднасцяў. Цяпер нават у Пaryжу ня можна называцца „рускім“, без таго, каб тамака зараз-жа не зацікавіліся: „а якой вы нацыянальнасць?“. А па акраінах быушай Маскоўскай імпэрыі слово „рускі“ яшчэ мае нібіта значаць нейкую нацыянальнасць. Якая-ж гэта нацыянальнасць?

„Рускіе людзі“... Досыць на момант перанесціся у ня так далекую мінувшыну, каб зараз-жа паусталі у нашай памяці звязкі „рускага народу“, „ісціна-рускіх людзей“, „рускіе сабраніні“ і „клубы“ і яскрава, чы дзеі сяговь

нешняга дня, прыпомнілася іх работа, іх клопат, іх шчыра і заядлая турбация, каб чым вікія прыгнябіць да зямлі няшчаснага „іншага“, стагнаушага ад іх ісціна рускіх заходаў кале яго інтэрсау. І тагды адразу ясным зробіцца, якое значэнне мае наймя „рускі чалавек“.

Нам, людзям „Северо-Западнага края“, знаемым з працай сваіх ісціна-рускіх Шмітау і „іжэ з ім бысьць“, а так сама і паляком з „конгрэсуві“, меушым у сваім часе прыкрасы бачыць у Дзяржавай Думе „прадстауніком“ Варшавы і. Аляксеева,—аб характары, аб „нацыянальнасці“ гэтых „рускіх людзей“ шмат даводзіць ня треба: бы час, пазналі!

Ды і ім, „рускім прадстауніком“, гэтага доуга тлумачыць ня трэба. Яны бо „ведаюць што твораць“.

„Славянскіе-ль ручы сольются в руском море, Оно-ль іссякнет—вот вопрос?... Вось пытанье, каторое аформіу для іх прарок азіяцка-расійскага імпэрыялізму, аўтрана паставіў досыць трапна праводзіу задоуга да яго, яшчэ у XVI веку, Іван Грозны. „Прыказы“ Грознага замяліся міністэрствамі, дзеякі стате-сэкретарамі, Рурыкавічы праз Романавычу Ленінцамі, а пытанье, настауплене им, асталося, як было, нязменным, з той хіба толькі зъменай, што агульнае ускарэнне жыцця у нашы часы надало яму яшчэ

больш дзеіныя характар. І ты прадстаунікі „рускай нацыянальнасці“, якіе яшчэ у нашым краю захаваліся у той час, калі такой „рускай нацыянальнасці“ на съвеце ісцінне і, па праудзе ніколі не ісцінвало,—есць прадстаунікі маскоўска-рускага імпэрыялізму, якіе ня могуць і ня хочуць зрачыся запаветау свайго духоунага бацькі з XVI ст.; гэта ёсьць актыўныя прадстаунікі на карысць злыдзіцца ўсіх „славянскіх ручьев“ у маскоўска-рускіх „моры“, а саусім не таіе зымірныя авечкі, якіх яны з сябе удаюць. Гэта кроплі і слугі салоннага маскоўскага мора, которых заданыне-затрудніць вадаплыу, зылупы з ім нашу Беларускую рачку.

Наша навіннасць, бароначы свой Беларускі народ, аб гэтым гласна прагаварыць.

Каму па праудзе съвятымі ёсьць старыя съцены Масквы, той павінен называць сябе велікарусам і сумленна зрачыся сяброуства з „рускімі людзьмі“. Тагды па спрэвядлівасці, як і іншы, зробіцца ен братамі славянінам Беларускаму Народу, а не гвалтоўнікам з паляроукай XX, а хіцівасцю і подступам XVI в. в.; тым болей, што гэты подступ, гэты спрыт цяпер ужо нікога не ашукае, як не ашукау ен нікога і хаваюцься за плот Раційскага царызму.

Навагрудзкі.

ня ведама як, апынуся я у весцы (там гэтак яе звали, але, як я думау, то то—настаяшче место)“.

— Ну, брат, і сон!—ня стрымаўся, каб не перапыніць, стары Язэп.

— Не перапыній, Язэп!—Кажы далей, Адам!—адказаўся Максім.

— „Іду гэта я, разглядаю далей“, апавядае Адам: „усе роуна, як у лесе. Але осё падходзіць пекі пан, дау „лабрыдзень““. Бачучы, што я ня тутэйшы, адказаўся: „Хадзем, папалуднаем, браце,—ужо пара! Я усе роуна, як акамянеу ад гэтых слоў. Хадзеу нешта сказаць, але язык нек не паварочваўся. І я, падуласны некай невядомай сіле, паплеўся за ім. Схамянуўся толькі, як мы падышлі да вялікай мураванай хаты, і той пан зноу зьявіўся да мяне: „Ось сюды! Ты, браце, мусіць, ня тутэйшы, ці зделак?“. Неяк язык разваруўшыся; я пачаў расказваць. Мы усёліся ля стала і чакалі, калі нам пададуць полудзень. Салія вялікая, сталоу многа. Чыста, хороша,—адна любата! Людзі сядзяць, палуднівуть, а усе адзеты на панску. Той пан, што быў са мною, як я дазнаўся, зваўся Юрка. Вось я і вылажыў яму, адкуль я, чаго прыехаў, бо узнаў, што ен вельмі добры чалавек, хоць, як мне здавалося, пан. „Ага“—працягнуў Юрка, як я скончыў гутарку. Полудзень кончыўся. Усе давалі вельмі смачныя стравы. Я зроду ня спытаў такіх. Пачаў я поркацца у кішэні і вымоя кецку (яшчэ мей трох злоты грошай), каб заплаціць за полудзень. А Юрка: „Што гэта, пытае?“ Кажу, трэба заплаціць. „Як заплаціць?“ зноу пытае. Я зьдзівіўся. Думаю, што гэта хіба пан съміеца. Ажло як пачалі мы жупіць, то я дазнаўся, што зусім тут гроши не ужываліца, наўт ня ведаюць, што то за гроши. Ну, думаю, осё прыехаў у заработка! А тут грошай ва усей краіне няма. Хіба-та я, мыслю, панау у нябескіе


царства, ці яко ліхо? Юрка убачыў, што я зьдзіўлены, і пачаў мне тлумачыць.

— А-а, осё дык сон!—аноу ня стрымаўся Язэп, а усе аж рот паразвялялі і вельмі уважна слухалі.

„Ось я, кажа Юрка“, апавядвае далей Адам, здаволены, што яго думкі з цікавасцю слухаюць:—„пайду, скажу маршалку, што да нас новы чалавек прыехаў і адпрашуся ад работы. Тагды я павяду цябе ўсюды і пакажу, як у нас жывуць“. Папоу, а я чакаю, раздумваючы: куды-та я панау? А людзі усе, папалуднавауши, началі расходзіцца на работу. Але вось і Юрка вярнуўся. „Ну, хадзем!“ каа. Пашлі. Ось Юрка і пачаў расказваць. „Наш край, каа, увесе завецца „Краіна Працы“,—так і завецца, бо у нас усе ад малога да старога,—усе агульна працујуць, і працујуць у нас ня толькі для сябе, але для ўсіх людзей свайго kraю“. Я слухаю уважна і ня разумею, як-та для ўсіх? А Юрка кажа далей: „Поле у нас абраўляюць не па асобку, а цэлай грамадою, цэлай вeskай“. Мы тым часам вышлі ужо на поле. „Яно раздзелено у нас на палеткі, і вось адны (у нас, бат, праца раздзелена паміж ўсіх роуна) працујуць ля жытага, другіе ля ауса, трэціе—ля ячменю і т. д. Гэта знача, ужо часцей ля яго ходзяць, як у нас кажуць—культывіруюць, каб мець ад зямлі як найбольшы прыбыток. Але, калі сеяць, ці жаць, ці касіць, або бульбу высыраць,—тая частка, якой прыпаручано той ці іншы палетак, ня зможа адна управіцца, дык ей пасабляюць другіе. А усім у нас кіруе Рада з маршалкам на чале. Мы выбіраем яго з паміж сябе“.

Янка Кужаль.

(Канец будзе).



на вёсках былі-б рады, каб хоць і нэгры прышліх ратаваць і даць ім мажлівасць спакойна працаўца.

Цяпер, калі бальшавікі выгнаны с часткі нашага краю, начынаеца зноу праца беларуская. Уся культурная праца, бадай, у руках настауніцтва.

Клічама вас да працы!

Хто забыўся сваей роднай мовы, хай вучыца! Есьць у нас граматыка і розныя школьні падручнікі. Няхай ніхто з вас ня думае, што калі хто умеецца казаць па-беларуску „як“, „гэта“, дык уж ведае беларускую мову. Не! трэба вучыца, а не гаварыць, або пісаць нейкім жаргонам і думаць, што гэта па-беларуску.

Беларуская мова вымагае такої адукцыі, як усе ўропейскіе мовы.

Трэба вучыца самым і вучыць другіх. Трэба закладваць па усіх вёсках, па усіх куткох зямелькі нашай беларускіх школы. Треба змагацца з тымі расійскімі і польскімі агітатарамі, якія стараюцца шкодзіць нам у гэтай справе.

Яшчэ раз паутараю, што трэба працаўца, ды яшчэ як! Трэба вясіць за сабою народ у лепшую суветную будучыну!

3. Бядуля.

## Беларускіе сны

На Беларускім бітым пляху,  
Буючы у кайданавы званы,  
Брыдзе чужынец, а з ім побач  
Хто?

— Беларускіе сны!

Над Беларускай бедной хатай,  
Ік полка вырвана с труны,  
Вісіць чужы съязг, а трымаете  
Хто?

— Беларускіе сны!

У Беларускім Божым доме,  
Ік над касцьцямі гругана,  
Крумцяць чужынцы, а іх складам  
Хто?

— Беларускіе сны!

На Беларускім буйным полі  
З вясны да новае вясны  
Растуць крыжы, а пад крыжамі  
Хто?

— Беларускіе сны!

Янка Купала.

## Маленькі фэльетон.

### Даунейшайшая гутарка. (Тэмэт запазычаны).

Ехай я шолем з дзяцьмі на ма-  
ску. Конь рухау ступою, каб ня  
шылілося. Пагода была такая харо-  
шыяя, як на Вялікдзень у хаце.  
Соунейко съвяціло, жаваранкі спяв-  
алі. А наукала—хвалюеца збож-  
жко. На душы пакойна, прыемна і  
добра, як і трэба цнагліваму чама-  
веку і добраму бацьку.

Вось звярнуліся да мяне дзеці  
і пытаюць: — Ойчанька, чыя гэта ніва,  
што так прыгожа хвалюеца—вунь  
там, калі гаю?

— Гэта усе мае і вішае, дзеці!  
Частку гэтага поля я адтрымау ад  
бацькоу у спадшыну, частку узяу  
пасагам за вішаю мамай, а трохі  
сам прыкупіу па суседству. Але,  
маючы добрае сэрцо і шкадуючы  
мужыкоу, — бо я зауседы повен  
братэрскага замілавання да свайго  
„менышага брата“, — раздау гуты  
нівы мужыком у «рэнду за памяр-  
коўную плату»...

— Ах, які ты, ойчанька, добры!  
Вота-ж рады будуць мужычкі, як

напякуюць наліснікау і наробаць  
булак з пшанічнай муки...

— Не, мае дзеці,—мужык дур-  
ны, як варона — ня любіць ен бу-  
лак, а усе мяркую абыція чорным  
клебам, ды яшчэ з мякінай. Мужык  
упарты і запанслыўны і густ  
мае кейпскі. Ен ня ёсьць налісні-  
кау, а хлеб пачэ чорны, непадся-  
ванны, напалавіну з асцюкамі... Такі  
нігустоуны...

— А калі, ойчанька, мужык па-  
гаджае пшаніцай, то што-ж ен з  
ею робіць?

— Прадае за німа што гандля-  
ром на рынку, каб заплаціць арен-  
ду і аддаць у скарб падаткі, а бу-  
лак ня ёсьць. Гэтакую мае хамскую  
натуру,—што зъярэ, то і прадасьць..

— Дураны мужык, як варона!—шчабя-  
талі дзеці у брычцы, а я пазіра і  
цешыўся, як прыгожы белы съвет  
і як добра усе у ем пабудованы.

Я. Ліхадзіеўскі.

## Пасьміяўся каціол з гаршка, што абое чорные.

Ня шмат хто, мабыць, зауважы  
заметку у „Гонцы Мінскі“ аб тым,  
што беларусы надта дрэнна рабілі,  
калі вялі політыку з немцамі пад-  
час акупаціі імі Беларусі. Мала  
„Гонец Мінскі“ піша пра белару-  
саву, можна падумашы, што ён вы-  
даецца недзе пад Кракавам, а не  
на Беларусі. Ды і тая заметка на-  
пісаны з такім смакам, з якім у  
тым-же нумару пажартовано, што  
беларус хіба той, хто жадае хле-  
ба. Гэта, разумееца, справа густу  
супрапоўнікау „Гонца Мінскага“,—  
аб гэтым ня спораць. Нам толькі  
ходзіць аб тое, што неяк не выпа-

## ТО ТОЛЬКІ СОН...

Шыра паважанаму А. Моцнаму.

(Глядз. № 7).

Я жадаў непіта спытаць, але Юрка, чалавек  
жуплівы, ня дау мне праагарыць, а расказваў і тлумачыў далей.

„У нас, ка'а працаўца ня надта цяжка, дзеле-  
таго, што мы маем усялякіе машыны. Усе сабрауши  
з поля і памалашуши, мы звозім у агульны съві-  
ран, а адтуль ужо па запісках маршалка бяром сабе  
для ужытку. Адным словам, пажывеш у нас, як за-  
хочаш, дык лепей азнаёмішся з нашым жыцьцем“.

Прашоуши крыху полем, мы вярнуліся назад.  
На полі кіпела работа. Якраз у тым часе жалі.  
Юрка-ж далей мне тлумачыць. «Вось бачыш: віоска  
наша. Прыгожая, прауда? Хаты усе мураваные, але  
гэта уласнасць усяго люду, што жыве тут. Жывом  
мы па кватэрах. У хатах—чыста, хораша. Ну ця-  
пер (мы увайшлі ужо у віоску) павяду цябе, ка'а  
Юрка, па майстэрнам. Вось тут працуюць гарбары,  
вырабляюць скуры—і то для усіх“. Зайшлі мы, па-  
глядзелі. Працуюць людзі з некім дзіўнай ахвотай.

Я яшчэ підзе ня бачыу, каб так працаўалі. Бы-  
лі і старыя і малыя. „А гэта (падышлі мы к другой,  
шчауцоускай) шыюць боты так сама для усіх. У нас,  
скажу адзін раз, ка'а Юрка, кожны працуе для усіх  
і усе для аднаго. Усе гуты боты зносяцца у скарб,  
а адтуль выдаюцца, каму патрэбна. Падраліся—ідзі  
к маршалку, дасьць запіску у скарб, там забяруць  
у пябі старыя, а дадуць новыя. Старыя ж боты зноу

ідуць у майстэрню у работу“. Тут я ня вытрымау—  
зашытау: „А па колькі плаціць?“ Юрка зьдзівіўся з  
гэстакага запытання, а далей кажа: „У нас-жа, я  
гаварыу, нац і ня знаючы, што гэта за гроши. Каб  
ось я ня угледзіу у цябе, як ты вымау з кішэні у  
стравярні, то і я-б ня ведау“. І задумаўся і ужо  
болей не адважваўся распытваць. Юрка-ж далей  
тлумачыў.

„Вось кравецкая. Тут працаўць, як і у шау-  
цоускай. Усе аддаецца у скарб, а з скарбу людзям  
шыюць з свайго. Ткуць самі—машынаю. А вось гэ-  
та кузня, съясарня, стальмарня, калесная ды шмат  
усялякіх другіх. Мы так жывом, бачыць, каб мець  
усе патрэбнае у сябе, дома“. Перайшлі гэта мы усе  
майстэрні і павыходзілі к вялікаму пекнаму дому.  
„А гэта, кажа Юрка, народная хата. Тут мы зьбира-  
емся амаль на кожны дзень, радзімся: што і у якім  
парадку далей рабіць: так сабе жупім, а то чытаем,  
бо тут-ж ёсьць і чытальня. На пядзелям-жа ці у  
свято наша моладзь тут ладзіць тэатр“. Гэтага дык  
я не разумеу, але не адважваўся распытваць. Я  
ужо, здаецца, надумаўся тут крыху пажыць, бо Юр-  
ка шчэ сказаў, што работы у іх для усіх ёсьць. І  
хлеба для усіх хапае. Падыходзім тым часам да дру-  
гой вялізарнай хаты, аж у пяць паверхау. „А вось  
наша школа! Гэта вучачца нашы дзеці, покуль ня  
скончачыць усіх наўук. Тут-ж і усялякіе дзіўнай  
майстэрні: вучачца па кніжкам і рукамі на практи-  
цы. У нас першыя годы адукцыя дзецям даецца  
агульная (у тым-же часе яны працаўць і рукамі па-  
водлуг сваіх сіл, хоць, прауда, яны і увесь свой  
век працаўць рукамі, а не адно галавою), а потым

дае пакараць другіх за тое, у чым сам не бяз граху.

Хто-ж, напрыклад, ня ведае, што польскіе політычныя дзеячы упадалі з аднае крайнасці у другую, калі Польшча была задушана і прыгнечана? Каму-ж не вядома, як палякі пралівалі сваю крую, пасабляючы авантурніку. Наполеону тварыць свае авантury? Але-ж ні-кому з беларусаў ня придзе да думкі пасміяцца з гэтага, бо гэта выклікалося політычнай трагедыйной людзей, што у адчаянні і бязсілі хацяліся за усе, абы дапамагчы свае абяздоленай Бацькаўшчыне вырвацица з нязволі нязволю. Во ня-ма большай заслугі над тое, калі хто і душу сваю аддае за народ свой. Мабыць гэтымі эвангельскімі словамі кіраваліся польскіе дзеячы, падаючы у руки авантурніку, але хто-ж за гэтага кіне на іх каменем? Яны любілі свой народ і Бацькаўшчыну і рабілі усе, што лічылі патрэбным подлуг свайго разуму і сумлення, часам ня пытаваючыся навет у народу, хоча енці ня хота, бо—што ж можа скказаць народ, закуты у кайданы і з закрытым рукою ворага ротам? Яны ведалі патрэбы народу і Бацькаўшчыны і рабілі працу съятога вызвалення, ня зважаючы на памылкі і абманы хіцуніка.

Тое самое рабілі і тыя беларускіе дзеячы, звязратаючыся да сваіх акупантав—немцаў, бо калі хочаш есьці, калі млюсна стане ад голаду ня толькі сабе, а і згэткам сваім, то працягнеш руку да кожнага, хоць ня кожны дасыць, есьць ведама. А бывае так, што паложаць камень у руку табе і захахочуць у заплаканыя вочы твае. Але хто-ж пасміяецца з гэтага? Хто паставіць у

гандбу беларускім дзеячам іх съявіце прыгнёньне збавіць краі свой ад зьдзеку, крыуды і ціжкай няволі? Хто можа лічыць памылкі за праступкі іх, хто адважыцца кінць з апосталау пакутнага народу свайго? Ніхто, апрача хіба Додо, або Бахана з «Кур'ера Мінскага», съпачанага з маскоускай мукі і зарабляючага гроши сабе, высталяючы на выскальнянне менскай чэрні і гультаеу ўкрыжоване імя беларуса! (Гляд. «К. Мінск.») Даруй им, Господ, а мы пройдзем міма.  
Я. Ліхадзеускі.

## Політычныя навіны.

**Вільня**—століца Літвы. «Тэлеграфен Компаніе» паведамляе з Га-тэрдаму: «Ангельскі урад признау Вільню століцою Літвы».

Баяцца Дэнікіна.

**Львоў.** «Gazeta Wieczorna» паведамляе з Кіева: Ракоускі выдаў адзову, заклікаючы помоч чырвонай арміі і злучэніне усіх проці Дэнікіна, які зъяўляецца найгоршым ворагам бацьшавіцкай Украіны. Палякі, здабычы тэрыторыю, затрымоўваюцца і далей ня йдуць, а тым часам Дэнікін замерваеца здабычы ўсю Расію.

**Склад боугарскага парламэнту.** У боугарскі парламэнт выбрана: 110 селян Стамбулава, 45 камуністаў, 30 злучаных соцыялістаў, 20 дэмакрататаў,

ужо па спэцыяльнасці. Усе дзецы нашы вучачца, ня вучоных у нас няма. Усе людзі у нашай грамадзе-віосцы—рууные».

«А бедных, або ня вучоных,—ніграматных, ось такіх, як я,—німа?—запытаваўся я.

«А што гэта бедные, браце!» Я не разумеу, але болей ужо ня пытаўся.

«Там, за гэтаю школаю, вялізны сад; там усяля-кіх дрэваў шмат, кветкі есьць, а далей—агароды вялікіе. Тут усюды працуецца і наглядаюць з усім вучні нашы з сваімі настаунікамі». «А у агародах хіба жанке не працуецца?» не-ка-бы зъяўлязку выля-цело у мяне. «Чаму, ка-а, ходзяць, бо тут ня толькі вучыцелі, але і вучыцелкі юсьць; а так, то—не, бо вучні, вучачыся і практикуючыся, якраз на усіх на цэлу зіму івесну нагатавіць варыўва. А якая у нас вось там, у садзе ды агародзе, гожасць, пек-ната, колькі там хараства! Калі нібудзь другім разам прыдзес сюды, дык паглядзіш».

— От дык дзіўная старонка! Некае нябескае царства, ды мо’й на небе німа гэтакага прыгожага жыцця, як тут. Гэта рай,—думау я пра сябе. Юрка-ж усе расказваў. «А там, на воднішыбе, гавяжы двор; там уся наша жывіла і птаство. Іх даглядаюць так сама нашы людзі, гэтакіе-ж, як я; ды і вучні, звучаючы, пасабляюць ім. А вот бачыш—чарнене лес? То наш. Там нашы працуецца. Ага—вось наўмы скарбовыя магазыны. Табе, браце, ня гожа хадаіць у гэтых атолках і гэткіх портках. Зойдзем сюды, там адтрымаеш усе новае і пекнае, бо мож у нас пажывеш з які месец?» «Пажыву!—адказау я, за-быўшы ужо і пра жонку і пра дзецы. Увайшлі у ма-

10 пастуноуцца; урад будзе вельмі лёвы.

**Генэрал Брусліау.** Бацьшавіцкаю армія на Украіне кёман-дзе гэн. Брусліоу.

## БЕЛАРУСКАЯ КРОНІКА.

**Беларускі хор** пад кірауніцтвам пана Цераускага патрабуе съпевакау. За спраукамі прыходзіць у памешканье 20-ад Беларускай Школы (Захарауская 121) па чацьвергом ад 6 да 8 гадзіны у веч.

## МЕНСКАЕ ЖЫШЦЕ.

— Скарбовая пацата і падатная інспэкцыя маюць быць адчынены у хуткім часе на новых асновах.

— **Беларускі Народны Коопера-тывны Банк** у Менску мае быць адчынены па ініцыятыве п. Вер-нікоускага.

Даклад аб гэты у прыватнай парадзе беларусаў прыняты.

Апрацованы статут гэтымі днями будзе прадстаўлены польскай уладзе.

Банк уладаецца на паёх (ад 250 да 1000 руб.).

— Да ведама выезджаючых і най-мацеляў памяшканья. Пропускі на выезд да усе мейсцы Польши, апра-ча Усходніх зямель, выдае пада-дзел пропускаю адміністрацыянаага аддзелу упрауленні Менскага округу (Падгорная, 14, пакой 13) ва усе дні, апрача съят і нядзель ад 1½ да 4 гадз. у дзень.

газын, а там добра, добра, дык аж вочы расходзяцца. Далі мне усю новую адзежу, ды такую харошую. Я й зроду не насыт гэткай. Такую падабралі, як-бы па мерицы шыта. Убрауся я, як ікі пан. Падзякавау, і мы вышлі з магазыну. «Во, цяпер ты, браце, нап!»—загаманіў Юрка. Паглядзеу на загарак ды й кажа: «Ужо усе работы скончыліся. Хадзем нападзячора-каем, а тагды у хату народную сходзім. Да вечара яшчэ бач, гадзіны са дзів’е».

— Як? І з поля ужо ісцімуюць? То-ж япчэ ра-на-сонцо высокавата,—загаманіў я. «Не, браце,—у нас лішне не працуецца. Больш вясэмі гадзін рэдка калі на работе застаюцца, хіба толькі у надзвычайных выпадках: вось як на сенажаці ён на полі, а даждж зъбираецца ісці, то толькі тагды».

Змоук я. Прышлі мы зноу у туёу самую хату, дзе палуднавалі. Юрка скізау, каб нам далі чаго есьці. Падалі. Ямо. Юрка-ж усе гутарыць:

“Ды ось у нас жывуць тэракт ва усей краіне. Калі-ж у нас чаго недахват, напрыклад,—цукру, солі, ці іншых рэചау,—то нам прывозіць з іншых віосак, дзе іх здабываюць, а мы ад сябе зылішкі гэтах сама адсылаем другім. Такімі ужо агульнымі справамі Краіны кіруе Краевая Рада. Пад я-ж э-гадам і чыгунка, і почта, і тэлеграф. Яна выбіраецца у нас усім краем. Ды вось, калі чаго брак, напісау туды і—еъць. Але нашы радины паны ня толікі працуецца галавою, ці, як-та сказаць, пішуць, распа-радкуюцца, але працуецца і рукамі,—вядома, як та-му час дазваляе”.

Янка Кужаль.

(Канец будзе).

якім люба „агульна-руская“ культура, што так доуга супольнимі сіламі выраблялася у Москве і Шетарбургу, якіе адчываць і думай па-беларуску на умеюць, а тым часам любаць Беларусь, бо на ей радзіліся, любаць народ, бо з яго выпленіліся?

Адказ на гэта вя хітры: трэба быць шчырым з самым сабой і з тым народам, аб любві якога гаворыца. Трэба праверыць, ці есьцы гэтая любоу па праудзе любоу, ці толькі слова аб ей. Трэба удумацца ў становішчо, у якім апніусія беларускі народ і чаму яно так зрабілося. Ці-ж каб адукаваныя сны нашага народу, аддавалі яму тое, што ад яго узялі, быу-быб ен у таім ставе як ціпер, бяз сілы, бяз съядомасці, бяз съявітва? Ці-ж матчмы былі-на напаш старане такіе выпадкі, якіе адбыліся на ей праз 2 апошніе гады?— Страх падумаць—чацьвертая армія, становіца на нашай зямлі, чацьверты раз мяніеца на ей улада, а дзе наш народ, дзе яго голас, голас праунага гаспадара-тубыльца? Чаму у Польшчы на карысцьці усяго польскага народу будзе новае моцнае гаспадарство Язен Пілсудзі, а на правіце урады „обліском-запец“ Мясынкоў? И чаму гэтаму Мясынкоўтак легка удалося другі раз узьсесці нам на галаву? Праудзівае каханье народу і Беларусі дасьць праудзівые адказы на падаму тутэйшаму „рускаму“ ча-лазеку на гэтыя пытанні і пакажа праудзівую дарогу па якой трэба ісці. Яна ляжыць да незалежнасці беларускага народу, да адбудавання яго матэр'яльнай і духоўнай гаспадаркі. Для уступішных на гэтую дарогу німа ніякіх пытаннія аб „руской“ культуры, бо матэр'яльная культура б. Маскоўскай імперыі есьць толькі убогая, мізерная частка усесветнай матэр'яльнай культуры, а духоўная

яе культура зъяулецца толькі адной з блізкіх нам славянскіх культур, каторые мы можам (як блізкіе нам) любіць і часткай, значнай часткай, той вялікай усесветнай духоўнай культуры, з якой мы павінны чэрпаць наілепшае для аздобы нашага народнага гмаху. Той, хто працаваў для Беларусі, як шчыры ле сын, успомніц на адзін прыпадак уступлення на гэтую дарогу бяз нічых нагавораў, а толькі праз свае думкі такіх Саблау.

Ну, а калі знайдуцца беларусы, каторые пры усей свае любові да народу і краю, на здоляюць адкасніцца ад Москвы і не захочуць ісці па гэтай дарозе,—што ім рабіць?

У „Агадзе“ запісано адно пекнае паданьне з часоу 40 летніяга туляння Ізраеля у пустэльні. Што год, у надвечар першага Аба, Маісея хадзіў па табары і загадывав: „Выходзіце ка-наць долі! Выходзіце капаць долі!“ Кожны з племені выкопываў сабе дол і клаусі у яго на-на-на. А на заутра выходзіў на табар весьцьцік і кликаў: „Жывыя аддзяліцеся ад мертвых!“ Кожны раз у зямлі аставалося 15.000 ізраильян, аж пакуль лічба памершых не дайшла да пасыцісці тысяч душ. Калі у апошні саракавы год з зямлі паштавалі усе, дык былі не хацелі верыць гэтаму і зноу папакладаліся у зямлю і так цягнулося пяць дзесяці, аж пакуль ня уверылі народ, што кара Боская над ім скончылася, і зямля обяцаная блізка. „Тады спраполі съято!“

Мы япічэ толькі вырушылі з напаш эгіпцкай няволі. Ча, поуна-га адраджэння нашага народу, поуна-га разъвіцця яго здольнасці, цяу і сілау—наш край обецаны—япічэ на блізка і, пакуль мы да-сягнем яго, мінец не адно першае Аба. За народам плятуцца і тые, хто духам звязаны з яго Эгіпцкім

цярненьнямі, тые, каму няволя на зауседы скалечыла душу. Народ не застановіцца. Хоць тро разы сорак гадоу будзе ісці ен срае дарогай, але дасягне такі свае маты жывы і моцны, мацнейшы чым-сі ціпер. Ен не памре, ен мусіць і будзе жывіць усе пякнейшым жыццем. А ім, чымі, на часыці рукамі душуся народ,—ім, спагадчыкам яго няволі і паслагачам яго уцікі; ім, чым крокі не паспевалаць за славным паспалітім яго рушэннем,—ім прыдзеца паволі выміраць.

Гэта іх соцыяльнае прызначэнне. Спакойнае прыніцце на сябе гэтага прызначэння пакажа іх політычны розум і будзе іх грамадзянскай заслугай перад вечным, славным, вялікім Беларускім народам.

### Навагрудзкі.

## Беларуская Кнігарня.

Ужо даuno была у Менску Беларуская Кнігарня. Апошнім часам яна мясьцілася па Захараускай вул. № 18. Ціпер гэтае Кнігарні і паміну німа. Дзе-ж яна дзелася?

Не вьевезлі большавікі на Маскоўшчыну.

Беларускіе книжкі друкаваліся цяжка працаць беларускіх работнікаў і выдаваліся коштам ахвар прыхільнікаў беларускага руху. Яны дарма раздаваліся у беларускіх вёскі і селы, каб абудзіць у людзей пашану да свайго роднага і закінуць у людзкую цемру іскру съвету, але ніколі ня былі прадметам гандлю і нажывы. Тым часам большавікі не пасаромляліся адабраць іх у народу і вьевезці да сябе, на Маскоўшчыну. Усяго было забрано і вьевезено беларускіх книгі па старой, даваеннай цане, на 50.000 руб., што па ціпернім цэнам будзе калі 500.000 р!

## ТО ТОЛЬКІ СОН...

Ішчора паважанаму А. Мочнаму.

(Глядз. № 8.)

Дзівіуся я усяму гэтаму, а сам не'к рад, што напау, здаецца у гэткі раі.

Сяляне усе нібы зачарованы гэткім апавяданьнем. Толькі зредку чулося працяжнае „а-а!“ Нярухома сядзелі усе, бялочыся зрабіць які стук, каб не перашкодзіць казцы. Уважна слухаюць. Адам-жа, бачучы гэта, сам ня ведае, дзе ен: ці на небе, ці на зямлі,—і апавядадае далей і ужо блізіцца к канцу.

Але осёль я успомніу пра жонку і дзеци і скажау аб tym Юрку. А ен: „Прывозь, ка'а, сюды, або напіши: хай самі прыезджаюць. У нас работы ім хваце і хлеба стане,—аноу паутары, што і раней казау. „Дзеци, ка'а, будуць вучыцца у той, што я паказвау, школе, а самі, гэтак, як і мы: працаўца-мече“.

Кончылі мы падвячоркаваць і ідом у народную хату. Я бы вельмі радушы, што знашоу сваю долю, свае пачасы. Я не'к пасміялеу, бо чууся тут ужо сваім, і пачау распытаўца: „А ці воіско у вас, або якая там міліцыя ці паліцыя есьць?“—„Не, ка'а, німа. Мы нікому нікай крыуды ня робім і ні з кім не вадаем. Але калі вораг які пасягне на наш край, то тады мы усе гуртуемся да ідом у сталічнае

место, бяром аружко і баронім бацькаушчыну. А міліцыя, ці паліцыя—пытаеш? На вонтах яна? У нас зладзеяу, разбойнікаў, як у другіх краюх, німа, бо німа, бач, тых прычын, што робяць з чалавека злодзея ці разбойніка“. „Ага!“—працягнуу я: „Ось так дык добра. А як жэніцца у вас?“ запытау я. „А так, браце,—ка'е хлопец палюбі дзялучыну, то ім ніхто не пярэчыць. Ідуць яны запісваюцца, і жывуць пабрауши шлюб“.

— Ну, а ці даuno ужо тае жыцце? Із гэтым пытаньнем мы увайшлі у хату. Народу было ужо шмат: мужчыны, кабеты, хлопцы, дзялучаты і навет дзеци былі. Там гавораць, там чытаюць, а у другім пакою гуляюць. А якія пекната, якія гожасць! Усюды на сценах картины, малюнкі розные. Сталоу усякіх, і малых і вялікіх, ды усе хварбованыя да пазасыціланыя узорыстымі абрисамі. Зэдлі мяккія.

Прыслі мы ля аднаго століка. Юрка пашоу узяу некую книгу. Разгарнуу і пачау аказваць на мае пытаньне. Даuno, ка'а, нашы й дзяды не памятаюць. Ось у гэтай книзе апісана, як мы дайшлі да гэтага жыцця. У нас калісці жыцці осёль, як ты, браце, расказвау у вас (я адным маментам, прауда, апавядадау пра гэтага). Навет цары былі. Але осёль—я буду казаць коратка—выйшлі з народу людзі і пачалі народ вучыцца, як можна здабыць долю і пачасы. Прауда, гэтых людзей лавілі саджалі у вастрогі, ка-

Так была аграблена у нашага народу яго духоуная страва.

Разам з тым, бальшавікамі была разграблена адзінай на той час беларуская часопіс у Менску „Вольная Беларусь“. Гэта яны зрабілі зараз-жа, як прышли у Менск, у сінезні місяці 1918 г. Рэдактара „Вольной Беларусі“, Я. Лесіка „чрезвычайка“ не арэштавала толькі дзеле того, што той падашукау яе, а потым схаваўся.

Тагды бальшавікіе грабежнікі ачысьцілі рэдакцыю да апошняй паперкі. Забралі пішучу маліну, шарыфографы, рукаісы, канцэляр паперу, пячаткі, кантормікі, рабункі, адресы падпісчыкау, пісмі і т. д. Гдзе гэта усе дзялося — ніяма ведама. Згінуло навекі, а тым часам тым шмат было рукапісай видомых беларускіх пісменнікаў, каторых ніякім грашым аплаціць немагчыма, бо гэта былі аутэнтыкі.

Мы даведаліся, што „Вольная Беларусь“ мае у хуткім часе аднавіца і тоўкі брак паперы першыкаджэ гэтаму. Пажадаем, каб яна хутчэй узвавілася, бо гэта была найлепшая беларуская літературная часопісі.

Што тычыцца Кнігарні, то яе, разумеецца, вярнуць назад ня уда-сса. Яна згінула, як згінуло имат чаго ад дзікай руکі маскоускіх наезьднікаў.

Я. Ксяневіч.

## Політычныя навіны.

Польска-украінскіе перамірье.

**ВАРШАВА** 6—IX. Паміж палякамі і украінцамі падпісано перамірье на месец. Ад імя Начальніка Польскага дзяржавы падпісав генэрал Дурскі, ад імя атамана Петлюры генэрал Піцко. Войскі захоўваюць, рагнішае становішча на час трывання перамірья.

ралі, але звяяуляліся другіе і казалі тое саме. Ня усе слухалі гэтых людзей, але былі і такіе, што паслушалі, зразумелі і началі рабіць, як казалі тыя людзі. А яны казалі: „Зразумейце сказ: адзін за ўсіх, а усе за аднаго, і жыцьце ваша палепшица“. І вось людзі, што зразумелі, началі злучацца у грамадкі і началі жыць, як мы цяпер. Добра стало жыць так. Другіе, гледаючы на першых, так сама згуртаваліся і далучыліся да першых, і сталі жыць згодна. Дзяцей ужо началі адукаваць па-своему, у матчынай мове, а то бывало у „казенках“ некай чужой атручвалі ды рабілі з дзетак здраднікаў сваіх бацькоў, што саромяліся свайго роднага. Цяпер адукуюць паводлуг патрэб кожнага народу. Прауда, усе гэта, многа крыўі каптавало простаму народу, а усе-ж такі узлі свой верх. Нішто не магло супыніць народнага поступу. Народ пачау у сабе сілы ля справавання самім сабою, і лепшыя людзі з народу началі кіраваць народнымі справамі. Вось гэта, кім парадкам і дайплі мі да гэтага жыцьця. Цяпер мы жывом, бы у раю. Няма ні бедных, ні багатых, — усе роуные. Няма зладзеяу, чі разбойнікау, як я і раней казау. Жывом сабе, згодненка, працуем і усім здварлены. Будзец і ты у нас жыць шчасльва!“ скончыў Юрка. Я нешта жадау запытаць, ажна — на табе! — жонка, крыкнула: „уставай. Адам, — ужо пары! — я, зноў, апінууся на гэтым съвеце, сядор людзкай бядоты“...

## Зямельныя реформы Дзініка.

**КАНСТАНТЫНОПАЛЬ.** Генэрал Дзінікі абвясціў спісак зямельных реформаў, які будзе уведаўны яшчэ да скліканы Устаноўчага Сойму:

1) Абарона інтарэсаў рабочага стану.

2) Развіціце дробнага і сярэдняга землёрства; парцэляцыя абшарау, належачых да скарбу, альбо вялікіх уласнікаў і раздача безземельным.

3) Вімля будзе дана за выкуп.

4) Выніяткам будець землі казацкіе.

5) Урад дасыць сялянам дапамогу, каб маглі закупіць землю, зборжко, быдло і зямельные прылады.

## БЕЛАРУСКАЯ КРОНІКА.

### Беларуское Навукова-Культурнае Т-во.

Гэтымі днімі адбылося першша пасыльня ўцеку бальшавікоў, агульнае пасядзенне сябру Т-ва. На пасядзенні афігаворваліся арганізацыйныя пытанні у звязку з тым, што многіх сябру бальшавіцкая улада, калі вяя вывезла, дык разагніала. Між іншымі вываз у Смаленск закладнікам п.п. В. Іваноускага і А. Трэнко, як сябру Прэзыдіума Т-ва, місціца адзываецца на працы у сучасны момант. Т-во маніца у блізкім часе распачаць выдавецкую справу і заніца справай педагогічна-навуковай. Месціца Т-во пры Беларускім Камітэце, дзе у пэўныя гадзіны робіцца прыем рукапісай да выдання.

**Слово Упоунаважанага Беларускага Ураду у Варшаве.** „Газета Польска“ у № 316 паміжнае ліст Упоунаважанага Беларускага Ураду у Варшаве И. Дубейкоускага, Старшыни Беларускага Камітэту.

**Варшава,** у справе польско-беларускіх адносін. У гэным лісьце п. Дубейкоускі, у звязку з кіланнем некатарай часткай польскай прэзы гасла паустрымання далейшага наступлення польскага войска за Бярэзіну, бытцам бы патрэбнага толькі для абароны польскіх аблішнікаў, як офицыйны прадстаўнік Беларускага Ураду, назначае, што беларускі народ, доўгімі гадамі цярпеньня моцна звязаны з польскім народам, ува-жае гэтыя ваенныя паходы не іншай, як паход дзеле асвабаджэння яго з маскоускіх наўолі; што беларускі народ, жадаючы злучэння Беларусі з Польшчай на аснове вольныя з вольнымі роунымі зроўнымі віколі на згодзіца на падзел Беларусі і ніколі не забудзе крыды, зробленай гэткім падзелам, і дзеля гэтага ня можа і ду-маць аб затрыманні паходу на Бярозе; што Народ Беларускі жада-бы сувязі з Польшчай пры-намі у межах перад 1772 г. і што аб распачацьці аб гэтай справе пераговору, Беларускі Урад, пасыль агалашэння адоўні Начальніка Польскай Дзяржавы Шліцдзекага ал. 22 красавіка распа-чына пэўныя акты.

Свой ліст п. Дубейкоускі кан-чае заазначэннем, што у адказ на прапазыцыі Беларускага Ураду і адоўні Шліцдзекага, зъяўляеца назначэнне у цывільнае управленьне Беларусі не беларуса і поунае маучанье адпаведнае улады, што дае толькі магчымасць прыгато-вания грунту дзеле бальшавіцка-маскоускай агітацыі.

**Намеснік Генэралнага Камісара п. Рачкевіч аб беларусах.** Як паведамляе „Наш Край“ п. Рачкевіч у гутарцы з супрацоўнікам газэты за-значы, што народ беларускі адно-сіца прыхільна да палякоў, а кі-раунікі і палітыкі занялі пазыцыю чакаючую, у звязку з тым, што

### Кончыу і Адам.

Сяляне ад гэтага сказу нібы акамянелі. І яшчэ-бо доўга сядзелі, ня ведаючы, што зрабіліся, каб ня гукну Адам другім голасам і усіх тым зрухнуу: „Я скончыу. Хадзем спаць, бо дасядзеліся такі да золку!“

Схамянуліся, і па цэлай грамадзе пашоу гоман, а вечер звяжней штукнуу, каб злавіць, здаецца, усе, што скажуць сяляне ды панесыці уверх к зорам на суд.

— Ну, і сон! Гэта, напэуна, ты, брат, сам, вы-дума, — адкуль табе гэтак съніць? сказау першы малады селянін.

— Мо' дзе вычытау, або хто расказау, — далау другі.

Усяляк гаварыл і думалі і трэйціе. Стары Максім апусьціў голау, задумаўся і шаптаў: „То толькі сон! Эх, каб гэты сон хоць пры дзетках ці унуках збыўся у нашым краю!“ Потым прыцінуу шапку і моукі узадуменны пасунуу да хаты.

Адам нічога не адказау. Ен пачувау, нібы вя-лікі каменъ аллег у яго на сэрцы і з радушчым тварам борода пашоу дамоу.

Разышліся паволі і усе.

Вечер мачней штукнуу, запумеу, і заціх. На уходзе паказалася зарніца.

Янка Кужаль.